

RVi

RU



Краткая инструкция
по эксплуатации видеорегистратора
RVi-IPN32/8-PRO

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Параметр	RVi-IPN32/8-PRO
Алгоритм сжатия	H.264
Количество каналов	32
Видеовыходы мониторов	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
Разрешение (отображение)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Аудио входы/выходы для двунаправленных переговоров	1 вх (BNC) / 1 вых (BNC)
Формат сжатия аудио	G.711A
Тревожные вх\вых	16\6
Встроенный зуммер	75 дБ на расстоянии 10 см
Разрешение (запись)	5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704.576/704x480)
Скорость записи	400 к/с (1080p), 400 к/с (720p)
Запись	Постоянная, по событию, по расписанию, в ручную
Предзапись/пост тревожная запись	30 сек / 300 сек
Тип HDD	SATA3 до 4 Тб
Количество HDD	8 HDD SATA+4 HDD eSATA массив
USB	4 шт. (2 на задней панели)
RS485	PTZ управление
RS232	ПК, Клавиатура
Максимальный объем архива	32ТБ SATA + 16ТБ eSATA
Поиск	По событию, дате/времени (таблица записи, календарь), текстовой информации
Сетевой интерфейс	1 Gbit Ethernet
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla,Opera) Сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS.
Интеграция	Возможность подключения цифровых регистраторов и IP-серверов RVi
Максимальное количество подключений	20
Безопасность видеорегистратора и данных	Индивидуальная настройка прав доступа каждого пользователя/группы
Обнаружение движения	22x18 зон детекции, 6 уровней чувствительности
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Питание	100-240В AC, до 40 Вт без HDD
Габариты	440x460x89 мм (ШxДxB)
Вес	6 кг без HDD

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже перечисленных компонентов:

- | | |
|--|------|
| ➤ Кабель питания | 1шт. |
| ➤ SATA кабель | 8шт. |
| ➤ USB мышь | 1шт. |
| ➤ Инструкция пользователя | 1шт. |
| ➤ CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) | 1шт. |
| ➤ Крепления в 19" стойку | 1шт. |

Передняя панель




Описание индикаторов передней панели видеорегистратора приведено в таблице 1.

Таблица 1

№	Значок	Описание
1		Кнопка включения регистратора.
2		При обращении к жесткому диску регистратора (чтение/запись) загорается красный индикатор.
3		Кнопки управления.
4	0-9	Кнопки переключения каналов.
5		USB
6	REC	Старт записи в ручную
7	Fn	Специальные функции
8	ESC	Возврат в предыдущее меню

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Назначение разъемов показано на следующем рисунке.



УСТАНОВКА HDD

SATA шлейфы и винты крепления HDD поставляются в комплекте.

Пошаговая инструкция по установке HDD.



Открутите винты крепления крышки на нижней части корпуса.



Снимите верхнюю крышку регистратора.




Прикрутите HDD к основанию регистратора и подключите SATA кабель и кабель питания.

ВХОД В МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА


Включите питание видеорегистратора, когда система загрузится при первом включении появится окно “Помощника” по настройке видеорегистратора.

Следующий шаг – переход к настройке системы.

Отмена – перейти к окну авторизации и настроить видеорегистратор позже.



Нажмите клавишу **Enter** или щелкните левой кнопкой мыши. На экране появится окно входа в систему.



Система предоставляет три варианта учетных записей:

- Пользователь: admin. Пароль: admin. (администратор, локальный и удаленный)
- Пользователь: 888888. Пароль: 888888. (администратор, только локальный)
- Пользователь: default. Пароль: default (скрытый пользователь)

Для ввода данных регистрации можно использовать USB-мышь или пульт дистанционного управления. Щелкните на значке , чтобы переключить ввод цифр или букв английского алфавита (строчных и заглавных).

Примечание:

По соображениям безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему.

Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу технической поддержки для подбора супер-пароля.

ДОСТУП К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Перед работой с web-клиентом, проверьте сетевые настройки NVR и ПК.

Используйте ping ***.***.***.***(* IP адрес NVR) для проверки подключения DVR.

Обычно возвращаемое значение TTL должно быть менее 255.

Откройте IE и введите в адресную строку адрес NVR.

Примечание: По умолчанию IP адрес регистратора 192.168.1.108.

Ведите http://192.168.1.108 в адресную строку Internet Explorer.

Система выдаст предупреждение, - устанавливать файл веб интерфейса или нет. Нажмите кнопку «Да».


Если вы не можете установить ActiveX, измените настройки следующим образом.



Откройте свойства компьютера, вкладку «Безопасность». Выделите пункт «Надежные узлы», нажмите кнопку «Узлы». Добавьте в список надежных узлов IP адрес вашего DVR.

Для входа в WEB интерфейс введите имя пользователя и пароль.


По умолчанию имя пользователя **admin** и пароль **admin**. Нажмите «Вход».



Меню WEB интерфейса содержит 4 функциональных кнопки: отображение, воспроизведение, журнал и настройка.



Внешний вид WEB интерфейса показан ниже:



Примечание: Более подробное руководство пользователя Вы также можете найти на CD диске в разделе инструкции или скачать с нашего сайта <http://www.rvi-cctv.ru/>

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистратора техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеорегистратора являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА:

Модель _____

Система _____

Дата сборки _____

Web _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Дата продажи «_____» 201_____ г.

BY

Кароткая інструкцыя
па эксплуатацыі відэарэгістратара
RVi-IPN32/8-PRO



СПЕЦЫФІКАЦЫЯ МАДЭЛІ

Параметр	RVi-IPN32/8-PRO
Алгарытм сціску	H.264
Відэавыхады камер	32
Відэавыхады манітораў	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
Вырашэнне (адлюстраванне)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Аўдыё ўваходы/выходы для двунаправленных переговоров	1 ув (BNC) / 1 вых (BNC)
Фармат сціску аўдыё	G.711u
Увага вх/вых	16/6
Убудаваны зумер	75 дБ на адлегласці 10 см
Вырашэнне (запіс)	5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704.576/704x480)
Хуткасць запісу	400 к/с (1080p), 400 к/с (720p)
Запіс	Сталы, па падзеі, па раскладзе, уручную
Перадзапіс/сталы трывожны запіс	30 сек / 300 сек
Тып HDD	SATA3 до 4 Тб
Колькасць HDD	8 HDD SATA+4 HDD eSATA массив
USB	4 (2 на задній панэлі)
RS485	PTZ
RS232	Сервисный порт
Максімальны аб'ём архіва	32 Тб SATA + 16 Тб eSATA
Пошук	Па падзеі, даце/часу (табліца запісу, каляндар), тэкставай інфармацыі
Сеткавы інтэрфейс	1 Gbit Ethernet
Сеткавыя пратаколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фільтре
Сеткавыя прылады	Убудаваны web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сеткавы клиент RVi PSS для Windows XP і Windows 7, MAC OS. Мабільныя прылады: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS.
Максімальная колькасць падлучэння	20
Бяспека відэарэгістратора і дадзеных	Індывідуальная наладка правоў доступу кожнага карыстальніка/групы
Выяўленне руху	22x18 зон дэтэкцыі, 6 узоруўняў адчувальнасці
Дыяпазон працоўных тэмператур	-10...+55 °C
Сілкаванне	100-240 AC, до 40 Вт без HDD
Габарыты	440x460x89 мм (ШxДxВ)
Вага	6 кг без HDD

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Перад усталяваннем, адкрыйце пакаванне, і ўпэўніцесь ў наяўнасці ўсіх ніжэй пералічаных кампанентаў:

Кабель питания	1шт.
SATA кабель	8шт.
USB мыш	1шт.
Інструкцыя карыстальніка	1шт.
CD (уключае кіраўніцтва па эксплуатацыі, сэрвісныя праграмы)	1шт.
Мацавання ў 19 "стойку	1 шт.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЭЛЬ



Апісанне індыкатараў передней панэлі відэарэгістратора прыведзена ў табліцы 1.


Табліца 1

№	Значок	Апісанне
1		Кнопка ўключэння рэгістратора.
2		Пры звароце да цвёрдай кружэлкі рэгістратора (читанне / запіс) загараецца чырвоны індыкатар.
3		Кнопкі кіравання.
4	0-9	Кнопкі пераключэння каналаў.
5		USB
6	REC	Старт запісы ў ручную
7	Fn	Спецыяльныя функцыі
8	ESC	Вяртанне ў папярэдняе меню

Кіраўніцтва па эксплуатациі
«RVi групп»

ЗАДНЯЯ ПАНЭЛЬ

Прызначэнне раздымаў паказана на наступным малюнку.



УСТАЛЯВАННЕ HDD

SATA шлейфы і шрубы мацавання HDD пастаўляюцца ў камплекце.

Пакрокавая інструкцыя па ўсталяванні HDD.



Адкруціце шрубы мацавання накрыўкі на ніжній частцы корпуса.



Зніміце верхнюю накрыўку рэгістратора.




Прыкруціце HDD да заснавання рэгістратора і падлучыце SATA кабель і кабель сілкавання.

УВАХОД У МЕНЮ ВІДЭАРЭГІСТРАТАРА

Уключыце сілкаванне відэарэгістратора, калі сістэма загрузіца пры першым уключэнні з'явіца акно "Дапаможніка" па наладцы відэарэгістратора.

Наступны крок — пераход да наладкі сістэмы.

Адмена — перайсці да акна аўтарызациі і наладзіць відэарэгістратор пазней.




Текст в окне: Дапаможнік

Ці запускаць дапаможнік пры ўключэнні DVR?

Наст Адмена

Націсніце клавішу **Enter** або пstryкніце левай кнопкай мышы. На экране з'явіца акно ўваходу ў сістэму.



Текст в окне: Дапаможнік

Пароль адміністратора:

Новы пароль адміністратора

Новы пароль

Падцверджанне пароля

Папяр. Наст Адмена

Сістэма падае тры варыянту ўліковых записаў: Карыстальнік: admin. Пароль: admin. (адміністратор, лакальны і выдалены)

Карыстальнік: 888888. Пароль: 888888. (адміністратор, толькі лакальны)

Карыстальнік: default. Пароль: default (схаваны карыстальнік)

Для ўводу дадзеных рэгістрацыі можна выкарыстоўваць USB-мыш або пульт дыстанцыйнага кіравання. Пstryкніце па значку , каб пераключыць увод лічб або літар англійскага алфавіту (маленькіх і загалоўных).

Нататка:

Па меркаваннях бяспекі рэкамендуецца змяніць пароль пасля першага ўваходу ў сістэму.

Калі Вы забылі пароль, звярніцеся ў службу тэхнічнай падтрымкі для падбору супер-пароля.

ДОСТУП ДА ВІДЭАРЭГІСТРАТАРА ПРАЗ WEB-ІНТЭРФЕЙС

Перад працай з web-кліентам, праверце сеткавыя наладкі DVR і ПК.

Выкарыстоўвайце ping ***.***.***.** (* IP адрас DVR) для праверкі падлучэння DVR.

Значэнне TTL, якое звычайна вяртаецца, павінна быць меней за 255.

Адкрыйце IE і ўвядзіце ў адрасны радок адрас DVR. Напрыклад, калі IP вашага відэарэгістратора 192.168.1.108, увядзіце http://192.168.1.108 у адрасны радок Internet Explorer.

Сістэма выдастъ папярэджанне з пытаннем, ці усталёўваць webrec.cab або не. Націсніце кнопкую "Так".

Калі вы не можаце ўсталяваць ActiveX, змяніце наладкі наступным чынам.



Текст в окне: Уласцівасці аглядалыніка

Змест Падлучэнні Програмы Дадаткова
Агульныя Бяспека Канфідэнцыянасць

Абярыце зону для наладкі яе параметраў бяспекі.
Інтэрнэт Мясцовая Надзейная Абмежаваныя
інтарасетка вузлы вузлы
Надзейныя вузлы Вузлы
Зона для надзейных вузлоў, якія не
нашкодзіць вашаму кампьютару ці
дадзеным.
У гэтай зоне ёсць вэб-вузлы.

Узровень бяспекі для гэтай зоны

Асабліві

- Параметры задаюца карыстальнікам.
- Каб змяніць іх, пstryкніце "Іншы".
- Для звароту да рэкамендаванага ўзроўня пstryкніце "Па змоўчанні".

Іншы... Па змоўчанні
Абраць узровень бяспекі па змоўчанні для ўсіх зон

Ок Адмена Прымяніць

Текст в окне: Уласцівасці аглядалыніка

Надзейныя вузлы
У гэтую зону можна дадаваць вэб-вузлы і выдаляць іх з яе.
Зададзеныя для зоны параметры бяспекі будуть
Выкарыстоўваша для ўсіх яе вузлоў.

Дадаць у зону наступны вузел:
192.168.1.108

Дадаць

Вэб-вузлы:

Выдаліць

Для ўсіх вузлоў гэтай зоны патрабуецца праверка сервераў (https):

Зачыніць


Іншы... Па змоўчанні
Абраць узровень па змоўчанні для ўсіх зон

Ок Адмена Прымяніць

Адкрыйце ўласцівасці кампьютара, укладку "Бяспека". Вылучыце пункт "Надзейныя вузлы", націсніце кнопкую "Вузлы". Дадайце ў спіс надзейных вузлоў IP адрас вашага DVR.

Для ўваходу ў WEB інтэрфейс увядзіце імя карыстальніка і пароль.

Па змоўчанні імя карыстальніка admin і пароль admin. Націсніце "Уваход".




Текст в окне: Імя карыстальніка
Пароль

Меню WEB інтэрфейсу ўтрымоўвае 5 функцыянальных кнопкак: пошук, трывога, канфігурацыя, аб сістэме і выхад.



Знешні выгляд WEB інтэрфейсу паказаны ніжэй:



Файл Праўка Выгляд Сэрвіс Даведка

Назад Пошук Выбранае

Адрас

Пераход Спасылка

Адлюстраванне Пошук Трывога Наладкі Аб сістэме Выход

ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

Відэарэгістратары ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспартных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных, абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматыўных дакументаў.

Умовы транспартавання павінны адпавядаць умовам захавання 5 па ДАСТ 15150-69.

Захаванне DVR у транспартнай тары на складах вытворцы і спажыўца павінна адпавядаць умовам 1 па ДАСТ 15150-69.

Прадпрыемства-вытворца гарантую адпаведнасць відэарэгістратора тэхнічным параметрам, пазначаным у дадзеным кіраўніцтве, пры прытрымліванні спажыўцом умоў транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі выраба.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты зборкі.

Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам няспраўнасці відэарэгістратора з'яўляюцца:

сумыснае псанаванне;
пажар, паводка, стыхійныя бядоты;
аварыі ў сетцы сілкавання;

Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага кіраўніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, што узніклі па віні спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

ДАДЗЕНЫЯ ПРЫЛАДЫ:

Мадэль
Сістэма
Дата зборкі
WEB
Серыйны нумар

Пакаванне зрабіў: ШТАМП
 ПРАДАЎЦА

Дата продажу

KZ

RVi- IPN32/8-PRO

бейнетіркегішін пайдалану ж ніндегі ыс аша а парат



ЛГІ СИПАТТАМАСЫ

Параметр	RVi-IPN32/8-PRO
ысу алгоритмі	H.264
Камераларды видеокірістері	32
Мониторларды видеошы ыстары	1HDMI, 1 VGA, 1 BNC
Р сат (к рсету)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Аудио кірістер/шы ыстар	1 кір (BNC) / 1 шы (BNC)
Аудио ысу форматы	G.711u
Дабыл вх/вых	16/6
Кіркірлген зуммер	10 см аши ты та 75 дБ
Р сат (жазба)	5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576)
Жазу жылдамды ы	400 к/с (1080p), 400 к/с (720p)
Жазба	Тра ты, о и а бойынша, кесте бойынша, олмен
Алдын ала жазба/дабылдан кейінгі жазба	30 сек / 300 сек
HDD т рі	SATA3 до 4 Тб
HDD саны	8 HDD + eSaTa массив
USB	4 (Арт ы панельде 2)
RS485	PTZ
RS232	ПК, клавиатура
М ра атты максималды к лемі	32 ТБ SATA + 16ТБ eSATA
Іздеу	О и а, к ні/уа ыты (жазба кестесі, к нтізбе), мәтіндік а парат бойынша
Желілік интерфейс	1 Gbit Ethernet
Желілік хаттамалар	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Желілік ралдар	Кіркірме web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Windows XP және Windows 7, MAC OS арнал ан RVi PSS желілік клиенті. Мобильді рыл ылар: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS.
осылыстарды максималды саны	20
Бейнетіркегіш пен мәліметтер ауіпсіздігі	р пайдалануышыны /топты олжетімділік ы тарын жеке баптау
оз алысты аны тау	22x18 детекция айма ы, 6 сезімталды де гейі
Ж мыс температураларыны диапазоны	-10...+55 °C
опек к зі	100-240В AC, 40 Вт дейін, HDD есептемегенде
лшемдері	440x460x89 мм (Ex хБ)
Салма ы	6 кг, HDD есептемегенде

ЖИНА ТАЛУЫ

Орнатар алдында, аптаманы ашып, т менде атап ан барлы компоненттерді бар екендігіне к з жеткізі із:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ оректенулер кабел ➤ SATA шо ырсымы ➤ USB тінтуір ➤ Пайдаланушы н с аулы ы ➤ CD (пайдалану ж ніндегі н с аулы ты, сервистік ба дарламаларды амтиды) ➤ 19" ба ана а Бекіткіштер | 1 д.
8 д.
1 д.
1 д.
1 д.
1 д. |
|--|--|

Алды ы панел




Бейнәтіркегішті жо ар ы панеліндегі индикаторларды сипаттамасы 1 кестеде көлтірілген.

1 кесте

№	Белгі	Сипаттама
1		Тіркеушіні осындылары батырмасы.
2		Тіркеушіге атты дискке ндеуде ызыл индикатор (чтение/запись) к нғе к үп жатыр.
3		Бас арулар батырмалар.
4	0-9	Каналдарды ауыстырып осулары
5		USB
6	REC	Жазуда старт а ол
7	Fn	Арнайы функциялар
8	ESC	айтару алды ы мәзірде

АРТ Ы ПАНЕЛЬ

яшы тарды та айындалуы келесі суретте к рсетілген.



HDD ОРНАТУ

SATA шлейфтері мен HDD бекіту брандалары жина та жеткізіледі.

HDD орнату ж ніндегі адамдың саулы .



Корпусты т менгі б лігіндегі а па бекіту брандаларын брап алы ыз.



Тіркеғішті жо ары а па ын шеші із.




HDD рыл ысын тіркегіш негізіне б рап, SATA шо ырсымын және оректену шо ырсымын жал а ыз.

БЕЙНЕТІРКЕГІШ М ЗІРІНЕ КІРУ

Бейнетіркегішті орек к зін осы ыз, ж үе ж ктелген кезде ал аш ос ан кезде бейнетіркегішті баптау ж ніндегі «К мекші» терезесі пайда болады.


Келесі адам – ж йені баптау а ауысу.

К шін жою –авторландыру терезесіне ауысып, бейнетіркегішті кейін баптау.



Помощник	К мекші
Запускать помощника при включении NVR?	NVR ос ан кезде к мекшіні осу керек пе?
След	Кел
Отмена	К шін жою

Enter пернесін басы ыз, немесе тінтуірді сол жа батырмасын шерті із.
Экранда ж йеге кіру терезесі пайда болады.



Пароль администратора	кімші пияс зі
Новый пароль администратора	кімшіні жа а пияс зі
Новый пароль	Жа а пияс з
Подтверждение пароля	пияс зді растау
Пред	Алд
След	Кел
Отмена	К шін жою

Ж үе есептік жазбаларды ш н с асын сынады:

- Пайдаланушы: admin. пияс з : admin. (әкімші, жергілікті және алыстаратыл аң)
- Пайдаланушы: 888888. пияс з : 888888. (әкімші, тек жергілікті)
- Пайдаланушы: default. пияс з : default (жасырын пайдаланушы)

Тіркеу мәліметтерін енгізу шін USB-тінтуірді және ашы ты тан бас ару пультін олдану а болады. Сандарды немесе а ылшын әліпбійіні өріптеріні (кіші және бас өріптер) енгізілуін ауыстыру шін  белгісін басы ыз.

Ескертпе:

ауіпсіздікті амтамасыз ету ма сатында ж үеге ал аш кіргеннен кейін пияс зді ауыстыру сынылады.

Егер Сіз пияс зді мытса ыз, супер - пияс зді та дап алу шін техникалы ызмет к рсету ызметіне ж гіні із.

БЕЙНЕТІРКЕГІШКЕ WEB-ИНТЕРФЕЙС АР ҮЛЫ КІРУ

Web-клиентпен ж мыйс істеу шін NVR және ДК желілік баптауларын тексері із.
DVR осылысын тексеру шін ping ***.***.***.**>(* IP мекен-жай NVR) олданы ыз.

дептте TTL айтарылатын мәні 255 кем болмау керек.


IE ашып, мекен-жай жола ына NVR мекен-жайын енгізі із.

Ескертпе: Та айындалу бойынша бейнетіркегішті IP к рсеткіші 192.168.1.108.

Internet Explorer мекен-жай жола ына <http://192.168.1.108> енгізі із.

Ж үе ескерту береді - веб интерфейс жатын орнату керек пе немесе керек емес пе.
«Ия» батырмасын басы ыз.

Егер сіз ActiveX орната алмаса ыз, баптауларды келесі жолмен згерти із.



Свойства обозревателя	Шолушы асияттері
Содержание	Мазм ны
Подключения	осылулар
Программы	Ба дарламалар
Дополнительно	осымша
Общие	Жалпы
Безопасность	ауіпсіздік
Конфиденциальность	пияллылы
Выберите для настройки ее параметров безопасности	Оны ауіпсіздік параметрлерін баптау шін та да ыз
Интернет	Интернет
Местная интрасеть	Жергілікті интражелі
Надежные узлы	Сенімді буындар
Ограниченн... узлы	Шектеулі буындар
Зона для надежных узлов, которые не причинят вреда вашему компьютеру или данным.	Сізді компьютері ізге немесе мәліметтері ізге зиян келтірмейтін сенімді буындар а арнал ан айма .
В этой зоне есть веб-узлы	Б л айма та веб -буындар бар.
Узлы	Буындар
Уровень безопасности для этой зоны	Осы айма шін ауіпсіздік де гейі
Особый	Айры ша
Параметры задаются пользователем.	Параметрлер пайдаланушымен белгіленеді.
- Чтобы изменить их, щелкните «Другой»	- Оларды згерту шін «Бас а» басы ыз
- Для возврата к рекомендованному уровню щелкните «По умолчанию»	- сыныл ан де гейге айтарту шін «Та айындалу бойынша» шерті із
Другой...	Бас а...
По умолчанию	Та айындалу бойынша
Выбрать уровень безопасности по умолчанию для всех зон	Барлы айма тар шін та айындалу бойынша ауіпсіздік де гейін та дау

Ок	Ия
Отмена	К шін жою
Применить	олдану

Свойства обозревателя	Шолушы асietтері
Надежные узлы	Сенімді буындар
В эту зону можно добавлять веб-узлы и удалять их из нее. Заданные для зоны параметры безопасности будут использоваться для всех ее узлов.	Б ұайма а веб-буындарды осып, оларды айма тан шіруге болады. Айма шін белгіленген аүпсіздік параметрлері оны барлы буындары шін олданылады.
Добавить в зону следующий узел:	Айма а келесі буынды осу:
Добавить	осу
Веб-узлы	Веб-буындар
Удалить	шіру
Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)	Осы айма ты барлы буындары шін серверлерді тексеру талап етіледі (https:)
Закрыть	Жабу
Другой...	Бас а...
По умолчанию	Та айындалу бойынша
Выбрать уровень безопасности по умолчанию для всех зон	Барлы айма тар шін та айындалу бойынша аүпсіздік де гейін та дау
Ок	Ия
Отмена	К шін жою
Применить	олдану

Компьютер асietтерін, « аүпсіздік» осымша бетін ашы ыз. «Сенімді буындар» тарма ын белгілеп, «Буындар» батырмасын басы ыз. Сенімді буындар тізіміне сізді DVR рыл ы ызды IP мекен-жайын осы ыз.

WEB интерфейске кіру шін пайдаланушыны аты мен пияс зді енгізі із. Та айындалу бойынша пайдаланушыны аты **admin** және пияс з **admin**. «Кіру» басы ыз.




Вход	Кіру
Имя польз.	Пайд. аты
Пароль	Пияс з

WEB интерфейс мәзірінде 5 ат арымды батырма бар: іздеу, дабыл, конфигурация, ж үе туралы және шы у.



Поиск	Іздеу
Тревога	Дабыл
Конфиг	Конфиг
О системе	Ж үе туралы
Выход	Шы у

WEB интерфейсіні сырт ык рінісі т менде к рсетілген:



ТАСЫМАЛДАУ Ж НЕ СА ТАУ

НДІРУШІ КЕПІЛДІГІ

Бейнетіркегіштер тасымал ыдысында олданыста ы нормативтік жаттар а сәйкес жабы к лік ралдарыны кез келген т рімен (темір жол вагондарында, жабы авток ліктерде, кемелерді трюмдары мен б лімдерінде, ша тарды герметикалы жылтылатын б лімдерінде және т.б.) тасымалданады.

Тасымалдау шарттары МЕМСТ 15150-69 бойынша 5 са тау шарттарына сәйкес келуі керек.

ндіруші және т тынушы оймаларында тасымал ыдысында NVR са тау шарттары МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 са тау шарттарына сәйкес келуі керек.

ндіруші қесіпорын т тынушы тарапынан б йымды тасымалдау, са тау, раstryру және пайдалану шарттары са тал ан жа дайда бейнетіркегішті осы н с аулы та к рсөтілген техникалы параметрлерге сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

Кепілді са тау мерзімі – сауда желісі немесе раstryру йымы ар ылы сатыл ан к ннен бастап 36 ай.

Сатыл ан к ні туралы белгі болма ан кезде кепілдік мерзімі жинал ан к нінен бастап есептеледі.

Егер бейнетіркегіш а аулы ына келесі тарма тар себепші болса, кепілдік міндеттемелері к шін жояды:

- аса ана б лдіру;
- рт, су тас ыны, д лей апattар;
- оректендіру желісіндегі апattар;

Кепілдік міндеттемелері тек осы н с аулы ты сын ан кезде әрекет етеді.

ндіруші қесіпорын пайдалану және раstryру ережелері са талма ан жа дайда т тынушы кінесі бойынша туында ан а аулы тар шін жаупты болмайды және зиянды темейді.

РЫЛ Ы М ЛІМЕТТЕРІ:

лгі _____
Ж ье _____
Жинал ан к ні _____
Web _____
Сериялы н мірі _____

аптауды орындауды:

САТУШЫ
М РТАБАНЫ

Сатыл ан к ні «_____» _____ 201_____ ж